

**АБАРОНІМ
НАШ ДОМ БЕЛАРУСЬ**

15

**САКАВІКА
ДЗЯРЖАУНАЕ СВЯТА - ДЗЕНЬ КАНСТЫТУЦЫИ**

Мінск 1997

АБАРОНІМ НАШ ДОМ БЕЛАРУСЬ!

(Даклад да трэцяй гадавіны з дня прыняцця
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994)

Шаноўныя суайчыннікі!

Паважаныя сябры, калегі!

Наши госці!

**Я ВЕРУ Ў СВЕТЛУЮ БУДУЧЫНЮ НАШАЙ РАДЗІМЫ І ЯЕ
ТАЛЕНАВІТАГА НАРОДА.**

С. ШАРЭЦКІ

Перш за ўсе я хацеў бы сказаць вялікае дзякую усім тым, хто сёння сабраўся ў гэтай зале, каб адзначыць мабыць адно з найбольш вялікіх нашых дзяржаўных святаў - дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Я ведаю, што ўсе Вы прыйшлі на гэтае святочнае пасяджанне, не гледзячы на грандыёзны інфармацыйны тэрор, запалохванне, арышты людзей і іншыя брудныя метады і прыёмы па зрыву падрыхтоўкі і правядзення дзяржаўного свята. Гэты факт яскрава сведчыць аб тым, у якой дзяржаве мы с Вами ўжо сёння жывем. А калі да гэтага прыбавіць, што на некалькі дзесяткаў пікетуючых прыганяюць сотні міліцыянтаў, дык паўстае пытанне:

што ж будзе заўтра?

Паважаныя сябры і калегі! Вялікасць нашага свята абумоўлена той роллю, якую адыгрывае ў дзяржаве Канстытуцыя.

Слова Канстытуцыя, як вядома, паходзіць ад лацінскай мовы і азначае ў перакладзе на беларускую мову - як арганізаванне, пастанова.

Канстытуцыя - гэта асноўны закон дзяржавы, у якім аргументованы грамадскі і дзяржаўны лад, сістэма дзяржаўных органаў, парадак іх стварэння і дзейнасці, права і абавязкі грамадзян.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года, трэцяя ўгодкі з дня прыняцця якой мы адзначаем, - гэта першая Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь як суверэннай і незалежнай дзяржавы. Але ж, калі заглянуць у гісторыю Беларусі, дык у час існавання Вялікага княства Літоўскага былі ўведзены тры Статуты - у 1529, 1566 і 1588 гадах, якія фактычна адыгрывалі ролю Канстытуцыі. Друкаваліся яны на беларускай мове, якая была ў тых часах дзяржаўнай. Я ўспомніў аб гэтым таму, што прыняцце названых статутаў з'яўляецца адной з набольш яскравых старонак у гісторыі нашай Радзімы, якой мы па праву можам гаварыцца. Статуты Вялікага княства Літоўскага былі адным з найбольш поўных і дасканалых збораў, прычым на колькі гэта было магчыма, самых демакратычных у Еўропе законаў тагачаснага права. Менавіта таму Статуты перакладаліся на лацінскую, польскую і рускую мовы. Многія артыкулы Статута 1588 года былі выкарыстаны ў Саборным улажэнні Расійскай дзяржавы 1649 года.

Тры Канстытуцыі Беларускай ССР былі прыняты ў савецкія гады - у 1927, 1937 і 1978 гадах.

Такім чынам, Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года з'яўляецца вянцом заканатворчасці шматвяковай гімторыі развіцця беларускай дзяржаўнсці. І ад імя дэпутатаў Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь XIII склікання я хацеў бы падзякаўаць усіх тых, хто распрацоўваў гэту Канстытуцыю, і тых, хто яе прыняў - дэпутатаў Вярхоўнага Савета XII склікання.

Прайшло тры гады з дня прыняцця дзеючай Канстытуцыі. Вядома, цяпер можна гаварыць аб станоўчых момантах гэтай Канстытуцыі, можна гаварыць і аб недахопах. Але ж якія б там не былі і недахопы, з прыняццем Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 года мы атрымалі галоўнае - асноўны закон для пабудовы суверэннай демакратычнай сацыяльнай прававой дзяржавы. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што канстытуцыя замацоўвае ў асноўным тое, што ўжо дало жыцё, і на падставе гэтага вызначае напрамак далейшага развіцця грамадства. А паколькі жыцё не стаіць на месцы, развіваецца, дык з цягам



часу і некаторыя артыкулы Канстытуцыі трэба мяняць і нават уводзіць новыя. І так робяць усе дзяржавы, у тым ліку і Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе Канстытуцыя лічыцца найбольш устойліва.

Але ж так робяць усе тыя дзяржавы, дзе паважаеца закон і прыклад у гэтым паказываюць кіраўнікі дзяржаў. І вельмі шкада, што ў нашай дзяржаве гэтага няма. Доўгі час беларускі народ не меў сваёй дзяржаўнасці, і, пачынаючы з канца XVIII стагоддзя, жыў у складзе той дзяржавы, дзе панаваў манархічны, а пазней - таталітарны лад (гаворачы пра таталітарны лад, я хацеў бы пры гэтым падкрэсліць, што за гады савецкай улады было многа зроблена для чалавека працы, асабліва ў сацыяльнай сферы, правоў і гарантый грамадзян). Вышашы і таталітарнай дзяржавы, Рэспубліка Беларусь (дарэчы, як і другія самастойныя краіны, якія ўтварыліся на базе былых саюзных рэспублік) нясе на сабе радзімыя знакі таго ладу. Менавіта таму вялікая частка насельніцтва яшчэ ўсё хоча мець не ўмовы для свабоднага ўсебаковага развіцця і творчасці, а спадзяеца на моцнага гаспадара, які б за ўсё адказваў і ўсё даваў. А пры такіх абставінах, ды калі ў канстытуцыі ёсьць хоць маленькія шчылінкі, якія не закрываюць магчымасці пранікнення таталітарызма, можа знайціся асоба, якая ўсё зробіць, каб выкарыстаць гэта ў сваіх інтэрэсах. Таталітарызм - гэта як ракавая пухліна, калі ўжо знайшоў сабе месца і ўзнік, дык вельмі цяжка яго пазбавіцца. На жаль, такая бяды не абмінула нашу дзяржаву. Амаль з першых дзён свайго абрannя на самую высокую пасаду, презідэнт стаў самым вялікім парушальнікам Канстытуцыі. І, як вядома, справа скончылася дзяржаўным пераваротам. У краіне ўмацоўваецца ўлада аднаго чалавека з усімі выцякаючымі з гэтага адмоўнымі вынікамі: для тых, хто мае сваю думку, сталі недаступнымі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, забараняюцца нават у святосныя дні шэсці людзей і мітынгі на цэнтральных вуліцах і плошчах: презідэнт ужо выдае дэкрэт за дэкрэтам, якія паднянаяюць законы. А прабывальнікамі так званай "палаты прадстаўнікоў" лінцы вось гэту непрыкрытую ўзурпацию дзяржаўной улады за дэмакратыю і задаволены дружнай працай з презідэнтам.

У сувязі з гэтым я яшчэ раз хацеў бы звярнуцца да ўсіх тых (і дэпутатаў і "вертыкальшчыкаў" і гаспадарчых кіраўнікоў), хто робіць злачынства, парушаючы законы, або падтрымлівае тых людзей, якія парушаюць законы: "Няўжо вы думаецце, што ў Беларусі, менталітэтам яе грамадзян можа доўга пратрымацца таталітарны лад? Вы ж паглядзіце - на кім ён трymаецца? Сярод тых, у каго сапраўдная ўлада, толькі дзе нідзе беларус, ды і то паглядзіце - чым ён займаўся раней? шторабіў для радзімы? Якое ў яго сумленне?

Я хацеў бы звярнуцца і да тых, хто знаходзіцца ў органах улады і пакуль запалоханы маўчиць, бачачы злачынства, а таксама да вучоных і творчых работнікаў, гаспадарчых кіраўнікоў, генералаў, афіцэраў, ветэранаў і нашай моладзі: "Чаго мы трасемся і байміся ў сваёй роднай дзяржаве? Чаму мы маўчым, калі бачым, што шмат якія чыноўнікі ўжо так разпяразаліся, што ад іх няма жыцця другім? Давайце ўсе падымемся дружна, ды супакоім іх! Но яны ж не толькі нахабнікі, але ж і вялікія трусы, якія баяцца, каб да іх не падыходзілі бліжэй, як за дзвесце метраў, хто дадумаўся да такога. Але ж напісаць такое мог толькі той, хто адчувае за сабою вялікія грахі і баіцца адказнасці за іх. А адказнасць абавязкова прыйдзе - не сёння дык заўтра.

Я хацеў бы звярнуцца да сваіх калег- дэпутатаў і другіх кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі і загытаць - чаму вы робіце ўсё для таго, каб адштурхнуць ад Расіі самую свядомую частку блізкага Вам па мове і культуры, народу? Няўжо Вы не разумееце, што падтрымаўши дыктатара, Вы прадаўжылі рад такіх дзеячоў Расіі як Увараў і Мураўёў, якія ўвайшлі ў гісторыю як злочынцы?

Прайда, да гонару расіян, гісторыя Беларусі ведае і другія імёны сыноў Расіі - крытыка Мікалая Іванавіча Надзеждзіна, гісторыка Міхаіла Александравіча Максімовіча, рэвалюцыянер - публіцыста Аляксандра Іванавіча Герцэна, рэвалюцыйнага дэмакрата і крытыка Мікалая Аляксандравіча Бакуніна, якія з вялікім пачуццём і павагай адносіліся да беларускага народнасці. І беларускі народ заўсёды будзе ім удзячны, так як ён сёння ўдзячны кіраўнікам тых міжнародных арганізацый і дзяржаў, якія падтрымалі наш Вярхоўны Савет XIII склікання ў яго намаганнях па абароне Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 года. І карыстаючыся гэтай высокай трыбунаю, хачу звярнуцца да прысутных прадстаўнікоў замежных краін, і яшчэ раз сказаць наша беларуская шчырае дзякую. Перадайце, калі ласка, гэтую падзяку кіраўнікам сваіх краін і парламентаў.

Я асобна хачу звярнуцца да ўсіх народаў Расіі і сказаць ім, што ў Беларусі няма тых сілаў, якія б выступалі супраць інтэграцыі з Расіяй. Жыхары Беларусі, і я гэтым хачу падкрэсліць, што не толькі адны беларусы, а ўсе жыхары рэспублікі, і тым больш ні адны прадстаўнікі БНФ, а амаль усе палітычныя сілы выступаюць супраць палітыкі Лукашэнкі, якому ўжо даўно ня спіца без прыстола кіраўніка вялікай дзяржавы. І гэта не трэба змешваць з інтэграцыяй. Як у свой час Гітлер, якога Лукашэнка лічыць сваім кумірам, ведаў, што ў малой Аўстрыі ён ніколі не задаволіць свае імкненні стаць магутным дыктатарам, і таіу для гэтага яму патрэбна была вялікая Германія, так і сёння Лукашэнка ведае, што дыктатарам у поўнай меры ён не стане ў неяўлікай Беларусі, для гэтага яму патрэбна вялікая Расія, дзе ёсьць яздзernая зброя. І гэта вельмі відавочна з яго апошняй прамовы перад расійскімі парламентарыямі. Добрая частка прамовы заедзена да таго, каб падкрэсліць, што ён кіраўнік ужо не Беларусі, ці не столькі Беларусі, колькі Супольніцтва Беларусі і Расіі, а ўся інтэграцыя зводзіцца да таго, каб было адно грамадзянства. І ні прыкрытым вокам бачна, што Лукашэнку сапраўды трэба адно грамадзянства - і трэба яму гэта для таго, каб вылучыць сваю кандыдатуру на выбарах презідэнта новаспечанага саюза дзвюх дзяржаў. У іншым выпадку ніякая інтэграцыя яму не патрэбна.

І таму Селязневу, Бабурыну і іншым тулевым, якія гавораць, што тых людзей, якія сёння выходзяць на вуліцы Мінска з пратэстам супраць палітыкі Лукашэнкі, падвучвае хтось ці на Захадзе, я хачу сказаць: па-першае - гэта ў вас таксама мабыць не прайшлі радзімыя знакі ад таго таталітарнага ладу, калі ўсё шукалі ворагаў - і ў сваёй дзяржаве, і за мяжой; па-другое, жыхары Беларусі абараняюць суверэнітэт сваёй дзяржавы, як добры гаспадар бароніць свой дом, калі ў вёсцы пажар. А ў рэшце рэшт, беларусы, як напрыклад, славакі, літоўцы ці іншыя народы, хочуць мець (і яны маюць гэта законнае права) сваю дзяржаву, размаўляць на роднай мове, вывучаць гісторыю сваёй краіны. І гэта ніколі не шкодзіц практэсу інтэграцыі. Прыклад таму - Еўропа. Там, дзе дзяржаўныя інтэрэсы падмацоўваюцца нацыянальнымі інтэрэсамі большасці насельніцтва, справы ідуць на шмат лепей? Больш того, вы бачыце і аб гэтым кожны дзень самі не толькі што гаворыце, а ўжо крычыце, што ў вас дома - ў Расійскай Федэрацыі ўсё раз'ела карупцыя, разакрадзена мнóstva багацця, па некалькі месяцаў не плаціцца заробак і пенсіі, цякуць кроў і слёзы. Дык куды ж вы нас цягнёце? Давайце замест авантур сапраўды будзем займацца інтэграцыяй на карысць народаў Беларусі і Расіі. Для гэтага мы стваралі супольніцтва. Што яшчэ трэба?

І навогул, паўстае пытанне, ці можна называць хоць адну краіну ў свеце з дэмакратычным тыпам кіравання, якай б была федэратыўнай і ў якасці ўваходзячых у яе частак былі бы нацыянальныя фармаванні? Такія краіны быті, але ж гэта былі або манархі, або краіны з таталітарнымі режымамі, як

Савецкі Саюз, Чэхаславакія і інш. А пры дэмакратызацыі кіравання федэратыўнай дзяржавай такога тыпу, яна, як правіла, распадаецца. Гэта галоўная прычына таго, чаму вось ужо прайшло пяць гадоў, а так і не знойдзены эфектыўныя прынцыпы кіравання Расійская Федэрациі.

Хацелася бы яшчэ запытаць у расейскіх дэпутатаў- камуністаў, а таксама ў былых кіраўнікоў Кампартыі Беларусі, якія падтрымліваюць дыктатара Лукашэнку - няўжо вы не памятаеце, што сярод подпісаў дэпутатаў XII склікання, якія напісалі заяву аб сваім выходзе з КПСС і патрабавалі ўключыць у парадак дня сесіі Вярхоўнага Савета прынцып пастанову аб роспуску Кампартыі Беларусі і перадачы яе маёмысці Саветам, стаіць прозвішча члена КПСС Лукашэнкі? Мяркую, што дараваць Лукашэнку такое, як і тое сумна вядомае інтэр'ю нямецкай газете, дзе ён выказаў свае патаемныя думы аб Гітляры, могуць людзі, або падзяляючы яго дзеянні і мары, або праста страціўшыя сумленне.

Шаноўныя калегі і сябры, нашы госці!

Тая трагедыя, якую зараз перажывае наш народ, яшчэ раз вучыць нас таму, што лепшай формай дзяржаўнасці для нашай невялікай па памерах, унітарнай па складу, населенай людзьмі большасцю адной нацыянальнасці з'яўляецца не прэзідэнтская, а праламентская рэспубліка, аб чым я ўжо не аднойчы гаварыў. Гэтаму вучыць волыт большасці єўрапейскіх краін. У сувязі са сказанным давайце ўспомнім, што ў праграме Камуністаў Беларусі запісана ў якасці патрабавання - ідзя нарадаўладання. І супраць увядзення інстытута презідэнтства выступалі не толькі камуністы, але і партыя БНФ, аграрыі і некаторыя іншыя палітычныя сілы.

Каб не было бяды, трэба спадзявацца не на моцнага і сумленнага кіраўніка, а на сістэму законаў, дэмакратычны механізм іх рэалізацыі і перш за ўсё на Канстытуцыю, згодна якой несудленны кіраўнік не мог бы трymацца ваўладдзе. Magу сёння сказаць, што я, як і многія мае калегі, тагую структуру кіраўніцтва дзяржавай прыблізна ўяўляем, сваімі думкамі мы дзяліміся з вядомымі юристамі, якія згодны з гэтым. На мой погляд, трэба, каб прэзідэнт абраўся Вярхоўным Саветам і валодаў больш прадстаўнічымі функцыямі. Вярхоўны Савет - гэта, як вядома, заканадаўчы орган, а Савет міністраў - павінен валодаць у поўных памерах выканаўчай уладай. Трэба каб быў Вярхоўны суд, які глядзеў бы і за выкананнем Канстытуцыі. Чатыры вышэйшых асобы: прэзідэнт, старшыня Вярхоўнага Савета, старшыня Савета Міністраў і Старшыня Вярхоўнага Суда павінны быць роўні па палажэнню ў дзяржаве і незалежнымі адзін ад другога. Больш того, трэба, каб ніхто з іх адзін не мог прыніць ніякага закона, ці нават указа, у тым ліку і па ўзнагародзе людзей, прысвяенню вайсковых званняў і гэтак далей, а тым больш па прызначэнню людзей на дзяржаўныя пасады.

Вось у гэтым напрамку і трэба будзе ўдасканальваць Канстытуцыю 1994 года. Але ж пакуль што трэба ўсё зрабіць для таго, каб яна пачала дзейнічаць без усякага засмечання, што ёй надалі ў той час так званага лістападаўскага рэферэндуму.

Няхай жыве і дзейнічае на карысць народа Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года!

Няхай жыве і квітніе суверэнная дэмакратычная наша родная Беларусь!

С.Г. Шарэцкі, Старшыня Вярхоўнага Савета
Рэспублікі Беларусь XIII склікання

Тэзісы даклада да трэцяй гадавіны АБ Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 года

Паважаныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь!
Дарагія сябры, калегі!

Мы сабраліся разам, каб адзначыць трэція ўгодкі з дня прыняцця першай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І на самой справе, не толькі тады ў 1994 годзе, але і сёння для сумленных людзей - гэта вялікае свята!

Прыйшлі на гэта ўрачыстасць пасяджэнне людзі, для якіх галоўнымі прыярытэтамі ў жыцці з'яўляюцца: пабудова прававой дэмакратычнай дзяржавы, абарона палітычных і грамадзянскіх правоў жыхароў Беларусі. І хоць у гэтай зале нас не вельмі шмат, але гэта не таму, што нас навогул малг, а таму, што сотні і сотні тысяч людзей не маглі быць папярэджаны аўправядзенні ўрачыстасцяў, ды не змаглі пераадоліць супярэчанні афіцыйных улад, захапіўшых сродкі масавай інфармацыі, тэлебачанне, радыё і іншыя.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года з'яўляецца першай Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь як сувярэннай і незалежнай дзяржавы.

Праект Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь распрацоўваўся дэталёва і даволі доўга - трэх з паловай гады. Для распрацоўкі праекта Канстытуцыі Вярхоўны Савет БССР XII склікання прыступіў пасля прыняцця Дэкларацыі Вярхоўнага Савета БССР. Аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістичнай Рэспублікі ад 12 ліпеня 1990 года, Вярхоўным Саветам XII склікання была створана камісія па выпрацоўцы Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь на чале са старшынёй Вярхоўнага Савета Мікалаем Іванавічам Дземенцем, потым гэту камісію ўзначальваў новы старшыня Вярхоўнага Савета Станіслаў Станіслававіч Шушкевіч, а ў апошні час, са студзеня 1994 года - я. Хачу выказаць слова глубокай удзячнасці Мікалаю Іванавічу Дземенцем і асабіста Станіславу Станіслававічу Шушкевічу за іх вялікі ўклад у распрацоўку праекта Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. У склад камісіі ўваходзілі дэпутаты Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь XII склікання ў тым ліку былы дэпутат Вярхоўнага Савету, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка.

Акрамя таго былі створаны дзве групы распрацоўшчыкаў з ліку знамітых вучоных, юристоў, эканамістаў, філосафаў, палітологаў Рэспублікі Беларусь. Першую групу распрацоўшчыкаў узначаліў былы намеснік старшыні Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, юрист па адукацыі Васіль Іванавіч Шаладонаў, другую, альтэрнатыўную групу распрацоўшчыкаў - кандыдат юрыдычных навук Віктар Іосіфавіч Ганчар.

Абедзве групы распрацоўшчыкаў працавалі па асобку, пакуль кожная з іх не склала свой праект канстытуцыі. Пасля гэтага два распрацаваныя праекты былі аўяднаны ў адзін, а таксама аўядналіся і групы распрацоўшчыкаў. Аснова была зроблена і праз некаторы час праект Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь быў надрукаваны ў рэспубліканскіх газетах, а таксама былі зацікаваны ўсе грамадзяне Рэспублікі Беларусь прыніць уздел у дапрацоўцы праекта Канстытуцыі.

Трэба адзначыць, што людзі без усякага прымусу, без усеагульнага беларускага сходу адгукніліся вельмі актыўна і за пэўны час камісія Вярхоўнага Савета па распрацоўцы праекта Канстытуцыі атрымала больш за пяцітысячны пісем з заўвагамі і пропановамі грамадзян да праекта новай Канстытуцыі. Нават былі пропанаваны і зусім новыя праекты Канстытуцыі. Усе гэтыя пропановы дэталёва вывучаўся і большая частка з іх, у той ці іншай ступені былі прыняты Вярхоўным Саветам. Навогул праекты Канстытуцыі з

змененням і дапаўненням друкаваліся ў рэспубліканскіх газетах тро разы. Кожны артыкул Канстытуцыі, кожная яго частка абміркоўваліся на пасяджэнні камісіі, а потым разглядаліся Вярхоўным Саветам і прымаліся канстытуцыйнай большасцю 2/3 дэпутатаў. Таму і сам працэс прыняцця Канстытуцыі заняў амаль што цэлы год. Акрамя таго праект Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь праходзіў юрыдычную экспертызу ў шэрагу буйнейшых краін свету. Акрамя таго па праекту Канстытуцыі праводзілі кансультатыўныя з замежнымі юрыстамі, філосафамі, сацыёлагамі, парламентамі Польшчы, ЗША і ўсюды атрымалі станоўчыя водгукі.

15 сакавіка 1994 года Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь XII склікання прыняў цалкам Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь і даручыў мне, як старшыні Вярхоўнага Савета, падпісаць яе, што я і выканаў з вялікім задавальненнем. Дакладаючы Вам, паважаныя ўдзельнікі ўрачыстага сходу, падрабязнасці пры распрацоўцы і прыняцці Канстытуцыі я хачу звярнуць Вашу ўвагу на тое, што Канстытуцыя распрацоўвалася і прымалася дэмакратычным адкрытым шляхам у строгай адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, без усякіх уточненняў, сакрэтаў і падману. Кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь меў реальную магчымасць прымастаць удзел у гэтай працы.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 15 сакавіка 1994 года, у першыню ў гісторыі Беларусі, заканадаўча замацавала суверэнітэт і незалежнасць нашай краіны ідэі прававой дэмакратычнай, сацыяльнай дзяржавы, дакладна падзяліла дзяржаўную ўладу на заканадаўчу, выкананую і судовую, абавязціўшы кожную з іх самастойнай і абавязаўшы ўсе троі галіны ўлады ўзаемадзеянічнасцю паміж сабой, стрымліваць і ўраўнаважыць адзін аднаго. У адрозненне ад былых канстытуцый, якія раней дзейнічалі на тэрыторыі нашай краіны - Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь вылучыла і яе інтэрэсы, а чалавека, бо не дзяржава стварае чалавека, чалавек стварае дзяржаву. Без чалавека няма і не можа быць дзяржавы.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь складаецца з 8 раздзелаў, з якіх трэці, чацвёрты і шосты у сваю чаргу падзелены яшчэ на восем глаў. Завяршаецца Канстытуцыя Законам Рэспублікі Беларусь аб парадку ўступлення ў сілу Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. У першым раздзеле замацоўваюцца асновы канстытуцыйнага ладу. Ззвярдаецца, што Рэспубліка Беларусь - унітарная дэмакратычная сацыяльная прававая дзяржава, што адзінай кропкай дзяржаўной улады ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляецца народ, прынцып раўнаправнага падзелу ўлад, вярхавенства закона, прыярытэт агульнапрызнанных прынцыпаў міжнароднага права і забяспечвае адпаведнасць ім заканадаўства. У другім раздзеле - Асока, Грамадства, Дзяржава дастатковая поўна і дакладна вызначаны палітычныя, эканамічныя сацыяльныя і грамадзянскія права чалавека, а таксама яго абавязкі і абавязкі дзяржавы. Адзначна, што забяспечэнне правоў і свабод грамадзян Рэспублікі Беларусь з'яўляецца найвышэйшай мэтай дзяржавы (арт. 21), падкрэсліваецца роўнасць усіх перад законам. Гарантуюцца права на жыццё, свабоду, недатыкальнасць і годнасць асобы на прызумпцию невінаватасці, абарону ад незаконнага ўмяшання ў асабістасць жыццё, недатыкальнасць жыцця і іншых законных уладанняў грамадзян. Кожнаму гарантуюцца свабода поглядаў, перакананняў і іх свабоднае выказванне (33), права на атрыманне, захоўванне і распаўсюджванне поўнаі, дакладнай і своечасовай інфармацыі аб дзейнасці дзяржаўных органаў, грамадскіх аўяднанняў, аб палітычным, эканамічным і міжнародным жыцці, стане навакольнага асяроддзя (а. 34). Гарантуюцца свабода сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэмантрацый і пікетавання (а. 35), свабода аўяднанняў, права свабодна выбраць і быць выбранымі ў дзяржаву, права на працу, на адпачынак, на ўласнасць, ахову

здароўя, сацыяльнае забяспечэнне на жыллё, адукацыю, на нацыянальную прынадлежнасць, на удзел у культурным жыцці.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь не толькі гарантует права, але і прадугледжвае і абавязкі. У арт. 52 запісаны: "кожны, хто знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, абавязаны выконваць яе Канстытуцыю, законы і паважаць нацыянальныя традыцыі".

Але ж прадэклараўваць права і абавязкі ў Канстытуцыі - гэта адна справа, а дабіцца іх выканання - зусім іншая, асабіста калі сам кіраунік дзяржавы, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь не выконвае патрабаванняў Канстытуцыі, законаў Рэспублікі Беларусь і прымушае да гэтага падначальных. На вялікі жаль непавага да Канстытуцыі ў нашай краіне з'ява не новая. І раней, яшчэ да 1991 года гатрабаванні Канстытуцыі не выконваліся кірауніцтвам дзяржавы, але хоць рабіўся выгляд, што Канстытуцыя паважаецца і што яна з'яўляецца асноўным законам у краіне. На самой справе Канстытуцыя існавала сама па сабе, а права і абавязкі грарадзян і дзяржавы рэгуляваліся іншымі падзаконнымі актамі, асабіста сумеснымі пастановамі.

Тое што робіцца сёння ў нашай рэспубліцы, цяжка не толькі неяк асэнсаваць, зразумець, але і ўявіць, што такое стала магчымым сярод нармальных людзей. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з арт. 99 Канстытуцыі прынародна прынес прысягу наступнага зместу: "Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся служыць народу Рэспублікі Беларусь, выконваць Канстытуцыю і законы Рэспублікі Беларусь, дабрасумленна выконваць ускладзенія на мяне высокія абавязкі". Пасля гэтага ў сваім выступленні адзначыў, што Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь надзяліла прэзідэнта вялікімі правамі, нават большымі чым царскія. Але ўжо праз даволі кароткі час прэзідэнт аб'явіў вайну Канстытуцыі, законам Рэспублікі Беларусь і ўсім іх прыхільнікам. Яго прыдворныя юрысты вылучылі, нічым неабгрунтаваны тэзіс, аб якабы маючым месца, канстытуцыйным крызісе ў Рэспубліцы Беларусь. І почалася апрацоўка электтарата ўсімі сродкамі масавай інфармацыі ў гэтым накірунку. Закончылася гэтая вайна незаконным лістападаўскім рэферэндумам і незаконнай новай прэзідэнтскай канстытуцыйяй 1996 года, і ўжо не штучным, прыдуманым прыдворнымі юрыстамі канстытуцыйным крызісам, а сапраўдным з усімі выцякаючымі з гэтага падзеямі і вынікамі. Лістападаўскі рэферэндум завёў у тупік канстытуцыйнае і дзяржаўнае будаўніцтва краіны, вывеў рэспубліку не толькі з еўрапейскага, але і з сусветнага супольніцтва. Ні адно з сямі пытанняў лістападаўскага рэферэндума не можа быць прызнана лігітымным, г.з. законным, што азначае сапраўдны канстытуцыйны крызіс, які стварыў сам прэзідэнт і яго бліжэйшае акружэнне. Як кажуць, чаго хацелі, тое і атрымалі. Пры ўсіх прывілеях і высокай адносна зарабатнай плаце прыдворныя юрысты нічога іншага не змаглі прыдумаць, як пайсці на парушэнне законаў і канстытуцыі. І зараз краіна стаіць перад новымі выбарамі не толькі дэпутатаў Вярхоўнага Савета, але і Прэзідэнта.

Сёння можна спрачацца аб дасканаласці Канстытуцыі 1994 года і гэта будзе справядліва, таму што дасканалых Законаў і нават Канстытуцый не бывае. Жыццё ўносіць у іх свае змены.

З улікам складу Вярхоўнага Савета XII склікання, палітычных поглядаў і палітычных платформ, парламентскіх фракцый і груп, нам не ўдалося вырашыць у канстытуцыйным парадку некалькі важных пытанняў. Не ўдалося стварыць прафесійны парламент, і гэтым неадкладна скарысталіся прэзідэнт і яго адміністрацыя, аказаўшы вялізарны націск на дэпутатаў Вярхоўнага Савета, і раскалоўшы яго. Не ўдалося спалучыць пасаду прэзідэнта з пасадай прэм'єра- міністра і засяродзіць увагу прэзідэнта на вырашэнні эканамічных

пытацца. Адсутнасць магчымасці спалучэння пасады Прэзідэнта і прэм'ер міністра не дазволіла ў сваю чаргу надаць неабходныя правы ў поўным памеры Кабінету Міністраў, што зрабіла яго бязвольным і бяспраўным дадаткам да прэзідэнта. Мабыць таму, зразумела незаконна, прэзідэнт стварыў другі неафіцыйны урад, у выглядзе кірауніцтва справамі прэзідэнта на чале з І.І. Ціцянковым. Не распаўсюдзілі вышэйшы нагляд генеральнага прокурора за дакладным і аднастайным выкананнем законаў Кабінетам Міністраў, Вярхоўным Саветам і Прэзідэнтам. Пакуль што Кабінет Міністраў, Вярхоўны Савет, прэзідэнт, яго адміністрацыя, кірауніцтва справамі і іншыя органы, створаныя пры прэзідэнце не падкантрольныя прокуратуры па выкананню законаў Рэспублікі Беларусь. Не здавальняе мяне і тое, што ў арт. 142 Канстытуцыі прадугледжана стварэнне пазабюджэтных фондаў, што стварае магчымасць для розных злоўживанняў на самым высокім узроўні дзяржаўнага кірауніцтва. Шэраг і іншых змяненняў можна было бы унесці ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь 1994 г. і ўсё гэта можна было бы зрабіць нармальным шляхам, а негвалтоўна. Але ні адно з узнятых мною пытацца не знайшло свайго рашэння ў праекце дапаўненняў і змяненняў у канстытуцыю Рэспублікі Беларусь унесяных прэзідэнтам. Хаця не толькі я, але і шэраг іншых юристаў адкрыта выказвалі такія пропановы. Як бачыце справа не ў тым, што трэба замяніць усю Канстытуцыю, таму што яна не дазваляе ўстанаўленню таталітарызма і дыктатуры. Іншага тлумачэння ўсім палітычным спектаклям, якія адбываліся ў апошні час і зараз адбываюцца ў нашай краіне няма. У арт. 83 ужо новай прэзідэнтскай канстытуцыі запісана, што прэзідэнт заступае на пасаду пасля прынясення прысягі наступнага зместу: "Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і аховаць права і свабоды чалавека і грамадзяніна, выконваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і дабрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі". Пра выкананне законаў ужо нічога не сказана. Але ж і пры гэтых умовах, прэзідэнт спяшаецца праводзіць інаугурацыю ды прымаць сваю прысягу. А новы тэрмін пяцігадовага абрання прэзідэнта ўжо адлічаецца. Прыкладаў такіх недарэчнасцяў можна было бы прывесці вельмі шмат. Але мы, удзельнікі ўрачыстага сходу, і тыя, хто падтрымлівае нас, павінны цвёрда сказаць сабе і іншым людзям, мы не прызнаем легітімнымі вынікі рэферэндуму, праведзенага ў лістападзе 1996 года. Ні па адным з сямі пытацца мы прызналі Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь 1994 года і заклікаем усіх грамадзян падтрымаць нас у гэтым законным і справядлівым руху.

Дэпутат Вярхоўнага Савета
Рэспублікі Беларусь
М. Грыб

удзельнікаў урачыстага сходу
прысвечанага дню Канстытуцыі
Рэспублікі Беларусь 1994 года

15 сакавіка 1997 года споўнілася тры гады з дня прыняцця Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, якая адкрыла новы этап у беларускай дзяржаўнасці, стварыла рэальная ўмовы для ўвахода Беларусі не толькі ў Еўрапейскую, але і ў сусветную сям'ю народаў. Канстытуцыя зацвердзіла добра сбалансаваную сістэму дзяржаўных галін улады, заканадаўчай, выканавчай і судовай, прадугледзела адпаведны гарантыйны механізм, забяспечваючы верхавенства Канстытуцыі і законаў Рэспублікі Беларусь, правоў і свабод грамадзян.

Але з 9-га па 24 лістапада 1996 года ўключна пад выглядам рэспубліканскага рэферэндума, у Беларусі адбыўся дзяржаўны пераварот. Арганізатарам і кірауніком дзяржаўнага перавароту выступіў сам прэзідэнт А.Р. Лукашэнка, які здрадзіў прысязе, пайшоў на грубыя парушэнні Канстытуцыі 1994 года і законаў Рэспублікі Беларусь, на прамую фальсіфікацыю вынікаў галасавання, чым абмануў ўсё грамадства і кожнага выбаршчыка асбіста. Дэмакратычная грамадскасць Беларусі, усе сумленныя людзі, сусветная грамадскасць, акрамя кіраунікоў Расійскай Федэрацыі, не признаюць відавочнага для ўсіх людзей нелегітимнага характару рэферэндума. Ні адно з сямі пытацца лістападаўскага рэферэндума ў Беларусі не з'яўляецца легітімным, у тым ліку і пытацце аб унісенні так званых змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю 1994 года. Але ж прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка з зайдройснай настойлівасцю прымусова ўкараняе ў жыццё сваю новую незаконную Канстытуцыю.

Незаконна паралізуя працу Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 13 склікання, для бачнасці дэмакратыі стварыў Нацыянальны сход! Палату прадстаўнікоў, у якую сам прызначыў дэпутатаў і Савет Рэспублікі.

Незаконна ўзгадняліся, прызначыліся, ды зацвярдзіліся кіраунікі вышэйшых дзяржаўных устаноў, Вярхоўнага, Вышэйшага гаспадарчага судоў, старшыня і судзі Канстытуцыйнага суда. Падоўжыў тэрмін свайго прэзідэнтства на два з паловай гады. Прэзідэнт А.Р. Лукашэнка выдаў ужо пяць незаконных дэкрэтаў, па якіх грамадзяне Рэспублікі Беларусь прыцягваюцца да адміністартыўнай і крымінальнай адказнасці.

Значна павялічыліся нападкі і крымінальныя злачынствы з прымяненнем зброі супраць дэпутатаў Вярхоўнага Савета, незалежных журналістаў, кіраунікоў палітычных партый і членаў іх сем'яў. І ніхто не прыцягнуты да адказнасці за гэтыя злачынствы.

Праз дзяржаўныя СМИ ідзе дэталёва спланаваная траўля і шэльмаванне апазіцыйных прэзідэнту сіл.

Рэспубліка Беларусь, з непасрэднай падтрымкай кірауніцтва Расійскай Федэрацыі ўсё глыбей акунаеца ў змрок, самаізоляцыю, набліжаеца да страты сваёй незалежнасці і суверэнітэта, распаду дзяржавы і зніштажэнню беларусаў як нацыі.

Зыходзячы з рэальнай ацэнкі склаўшэйся ў Рэспубліцы Беларусь ситуацыі і міжнародных прававых нормаў, мы ўдзельнікі ўрачыстага сходу заяўляем, што: не прызнаем канстытуцыйнымі ўсе дзяржаўныя фарміраванні, прызначэнні дзяржаўных кіраунікоў, створаных ці прызначаных па прэзідэнтскай канстытуцыі 1996 года, дэкрэты і ўказы неадпавядаючыя Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 года.

Мы прызнаем толькі законную Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь 1994 года і заклікаем да гэтага ўсіх сумленных людзей Рэспублікі Беларусь, Расійскай Федэрацыі і ўсяго свету.

Мы заклікаем работнікаў органаў унутраных спраў, КДБ, пракуратуры, судоў - кіравацца ў сваёй дзейнасці толькі законамі Рэспублікі Беларусь, адпавядаючых Канстытуцыі 1994 года, мы папярэджваем кіраунікоў МУЗ, КДБ, пракуратуры, судоў Рэспублікі Беларусь, што парушэнне Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 года, выкананне незаконных дэкрэтаў, указаў ды распаўсюджанняў, пацягне за сабой адпаведную адказнасць для кожнага.

Мы прапануем прэзідэнту Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнку адмяніць Указы, Дэкрэты, распараджэнні неадпавядаючыя Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, даць магчымасць узнавіць работу Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 13 склікання, а таксама Канстытуцыйнага Суда і Цэнтральнай выбарчай камісіі стварыць разам з Вярхоўным Саветам канстытуцыйную камісію для распрацоўкі змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю 1994 года, калі ў гэтым ёсць патрэба. І толькі пася гэтага прыняць новы выбарчы закон, які б дазволіў абраць поўны склад ВС і абмяркаваць магчымасць правядзення датэрміновых выбараў прэзідэнта і ўсіх прадстаўнічых органаў улады пад міжнародным наглядам.

Мы звязраемся да ўсіх грамадзян Рэспублікі Беларусь і просім усё зрабіць для таго, каб наша дзяржава сапраўды стала дэмакратычнай сацыяльна прававой, як таго патрабуе Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь.